

НАРОДНЫ МСЦІВЕЦ

Орган Окцябрскага РК КП(б)Б

№ 21 (42) | Субота, 14 жніўня 1943 г. | II г. выд.

Ні грама хлеба і мяса нямецкім акупантам

Наступіў гарачы час — жні-
во. Па каласку збіраюць но-
вы ўраджай сяляне. Потым і
слязою палівалі яны вясной
палеткі, самі запрагаліся ў
плюсі, каб узараць глебу пад
пасеў. Ні ў адной вёсцы не
дапамаглі немцы правесці
дасяўную. Калі яны і балбо-
чудзь аб дапамозе сялянам,
то ўся „дапамога“ аводзілася
кагадам. А чым будзе сець
сялянін, — гэта іх зусім не
дапытчылася.

Затое цяпер, калі сялян-
скія палоскі запумелі кола-
сам, крумкачамі кружаць ка-
ла іх немцы. Пражорлівыя
баранча імкнецца адабраць
здорыты пстаі і крывёю ся-
лянскі хлеб. Ужо даўно да-
ведзены да кожнага двара
пасобку планы аб тэрмінах
здачы сельскагаспадарчых
прадуктаў. Пры гэтым немцы
папярэдзілі, а яны ўмеюць
папярэджваць, што той, хто
не будзе своєчасова і поў-
насьцю выконваць распара-
джэнняў па здачы нарыхто-
вак, той будзе канчаткова па-
збаўлены карыстання зямлёю.

Так гавораць немцы. А пра-
цоўны селянін сёння кэжа:

крываціўца — фашыста, што
працягвае крывавыя лапы к
майму хлеба, пазбаўлю жыцця.

Працоўныя сяляне раёна!
Не давайце ні грама хлеба
нямецкім акупантам. Зі кож-
ны адібраны ад вас жытнёвы
сноп хай скоціцца галава фа-
шыста. Вы самі гаспадары
свайго добра. Збірайце, абма-
лочвайце і хавайце хлеб у тай-
ныя сховішчы, каб ён не да-
стаўся немцу. Памятайце, што
бараньба за хлеб — бараньба
за жыццё і перамогу. Не да-
дзім акупантам хлеба і мяса —
наблізім дзень гібелі ненасыт-
ных звыруг, наблізім дзень
свайго вызвалення. Зрываўце
нямецкія планы нарыхтовак,
не пмохайцеся нямецкіх па-
параджанняў і пагроз.

Дапамагайце нашай Чырво-
най Арміі, дабывайце зброю і
ўступайце ў партызанскія
атрады. Разам з народнымі
мсціўцамі разбурайце чыгу-
начнае палатно, узрываўце
масты і склады, не давайце
вывозіць у Германію хлеб і
жывёлу. Усімі сіламі і срод-
камі прычыняйце шкоду нем-
цам, падымайцеся на ўсеба-
водную вайну супроць ворага.

3 паведамленняў Совінформбюро

(Агляд з 6 па 13 жніўня).

На працягу 6—13 жніўня
нашы войскі на Бранскім на-
прамку, перамагаючы супра-
ціўленне праціўніка, прадаў-
жалі наступленне і занялі
больш 640 населеных пунк-
таў, у тым ліку гарады Кро-
мы, Дмитраўск-Орлоўскі.

На Харкаўскім напрамку
нашы войскі прадаўжалі па-
сцяховае наступленне і заня-
лі больш 550 населеных пунк-
таў.

Сярод іх гарады Залачоў,
Грайваран, Бігадухаў, Трас-
пянец, Ахтырка, Краснакуцк,
Чугуеў.

За 7 дзён баёў (6—12 жніў-
ня) нашы войскі на ўсіх
франтах падбілі і знішчылі
411 нямецкіх танкаў, у па-
ветраных баях і агнём зеніт-
най артылерыі збіта 576 са-
малётаў праціўніка.

Беларусы! Хавайце сваё даб-
ро ад гітлераўскіх разбойнікаў.
Ні грама хлеба акупантам!

Партызаны! Зрываўце злачын-
ныя намеры гітлераўцаў, пера-
шкаджайце ім забіраць ураджай.
Біце фашысцкую зграю, руй-
нуйце варожыя тылы!

На днях нашы войскі, раз-
мешчаныя паўночна-заход-
нее і паўднёва-ўсходнее го-
рада Спас-Дзем'енск, перай-
шлі ў наступленне супроць
нямецка-фашысцкіх войск.

Наступленне пачалося з
двух напрамкаў: з раёна паў-
ночна-заходнее Спас-Дзем-
енска — на поўдзень і з раёна
паўднёва-ўсходнее Спас-
Дзем'енска на паўночны-запад.
Нашы войскі, наступаючыя з
раёна паўночна-заходнее
Спас-Дзем'енска, прарвалі
ўмацаваную абарону праціў-
ніка па фронту 35 км. і, пе-
рамагаючы ўпорнае супра-
ціўленне немцаў, прасунулі-
ся ўперад на 20 км. Войскі,
наступаючыя з раёна паўд-
нёва-ўсходнее Спас-Дзем'ен-
ска, прарвалі ўмацаваную
абарону праціўніка па фрон-
ту 15 км. і прасунуліся ўпе-
рад на 17 км.

За 8 дні надружаных баёў
нашы войскі занялі больш
100 населеных пунктаў, у
гым ліку горад СПАС-
ДЗЕМ'ЕНСК, буйныя населе-
ныя пункты Кузенка, Бахму-
тава, Белья, Дубрава, Ова-
даўка, вузлавую чыгуначную
станцыю Завозная і чыгунач-
ныя станцыі Паўлінава, Грыў-
ка, Чыпляева, Барэц, Шай-
каўка.

ЗА ГРАІАЙ

Як афіцыйна паведам-
ляецца, у адзін з англійскіх
дартоў прыбыў сама буйны
за ўвесь час вайны кантын-
гент канадскіх войск. Адна-
часова паведамляецца аб пры-
быцці новага кантынгента аме-
рыканскіх войск.

Падумай над сваім лёсам

Немцы спадзяюцца, што безваказна пройдуць іх гнусныя справы, якія яны чынілі і чыняць на нашай зямлі. Іх вабіць наш лес, лён, залацістыя жытнёвыя каласы, торф; ім хочацца зрабіць беларусаў рабамі нямецкіх баронаў. Прыкрываючыся шылдай: — „Дапамагаем сялянам“, — немцы на самай справе грабяць сялян, забіраюць жывёлу, ураджай, вопратку.

Рабаваць народ дапамагаюць немцам і тыя, хто за крываваыя маркі прадаўся ім. Тупагаловыя здраднікі — паліцэйскія, цапныя сабакі ў руках немцаў, таксама як і іх гаспадары, акружаюць мірныя вёскі, хватаюць жыхароў, каб потым адправіць на пакуты і адзекі ў Германію.

Але няхай знаюць фашысцкія служакі, што недалёк

дзень расплаты. За свае мярзотныя ўчынкi ў горадзе Краснадары і Краснадарскім краі ўжо расплаціліся галовамі пасобнікі нямецкіх катаў.

Ал удараў чырвоных войск коцяцца на захад фашысцкія пачвары. Зноў сталі савецкімі гарады Мцэнск, Болхаў, Орёл, Белгород, Кромы, Трасцянец, Ахтырка, Краснакуцк, Чугуеў і др. Хутка на роднай беларускай зямлі прагрыміць пераможная кананада наступаючай Чырвонай Арміі. Для нас гэта будзе дзень вызвалення, для здраднікаў — дзень смерці.

Паліцэйскі, падумай над сваім лёсам. Радзіма даруе солькі таму, хто кроўю змяе чорную пляму здрады. Пакуль ёсць час — павярні зброю супроць ворага, забі немца і з вянтоўкай ідзі к партызанам.

Удары па чыгунках

Дапамагаючы наступаючай Чырвонай Арміі, партызаны брыгады тав. М. узмацнілі удары па камунікацыйных праціўніках.

За дні жніўня дыверсійныя групы пусцілі пад адкос 6 воінскіх эшалонаў. Выведзены са строя 6 паравозаў, разбіта 9 класных вагонаў з жывой сілай, 25 крытых вагонаў і 1 платформа з тэхнікай і боепрыпасамі.

Падрыўнікі атрадаў т.т. Міколы А. і Адама П. пусцілі пад адкос па 2 эшалоны.

Падрыўная група пад камандай камандіра ўзвода Васіля Г. (атрад т. Ю.) з браўбойкі і ружэйна-кулямётным агнём абстраляла эшалон ворага, следаваўшы к лініі фронту. Пры абстрэле выведзены са строя паравоз і забіта 9 немцаў.

ІЗОТ.

Актыўна дзейнічаюць

Актыўна дзейнічаюць партызаны атрада, якім камандуе тав. Б. За кароткі час партызаны звінчалі 2 пяцітонныя машыны, грузаныя маслам для адпраўкі фронту, забілі 15 і паравалі 4 фрыцаў. Парвана на 900 метраў лінія тэлеграфна-тэлефоннай сувязі. У гэтых аперацыях адзначыліся т.т. Васіль Л., Алесь С., Васіль Е. і другія.

ПЯТРО Ч.

Ніколі не забуду

Дзень 1-га красавіка 1942 года я ніколі не забуду. У гэты дзень гітлераўцы-душугубы жывымі скарпілі маіх 2-оо дзяцей і жанку. Над горстачкай шэрых касцей я пакліўся клятвой бацькаўскай любові, што адпомшчу за іх смерць. Ужо другі год я ў партызанскім атрадзе. Кожны раз, калі іду ў бой, на засаду, на падрыў чыгункі, падыходжу да брацкай магілы. Мне здаецца, што праз кветкі, пасаджаныя на ёй, на мяне глядзяць снігі дзіцячыя вочкі. На мае вочы набягаюць слёзы, а сэрца закіпае лютай ненавісцю і помстай. Ад маёй атручанай ненавісцю кулі застаўся ляжаць на зямлі не адзін гітлеравец. Але гэта шчы не поўная адплата. Пакуль свецяць вочы, і рука ўгрымлівае вянтоўку, пакуль не згіне апошні фашыст на нашай зямлі — я буду помсціць

МІХАСЬ П.

Партызан эскадра атрада.

Н. Колесников

Лявоніха

Как Лявониху Лявон полюбил,
Он Лявонке богижки кушал.
Ах, богиночки фашыстские,
Каолучки у них зазвонистые!
Как обует их Лявониха-краса
Да зашлещет — ей же богу, чудеса!
Под гармонику прихлопывает
Да ладошками прихлопывает.
А гармоника Лявонихе под тон...
На гармонике играет сам Лявон.
Ух, ах! Веселится душа!
Ух, ах! Наша жизнь хороша!
Вдруг — враг!... Загремела война.
Обагрилася кровью страна.

Ой, беда, беда, великая беда —
Грибят гитлеровцы села, города!
Где же ты, моя Лявониха, теперь?
Не змучил ли тебя поганый зверь?
А Лявониха с Лявоном — в лесу.
А Лявониха остригла косу.
Каблучками не притопывает —
Немцев пулями прихлопывает!
Без отказа и без промаха бьет —
У Лявонихи с Лявоном пулемет!
Эхо весело поддакивает,
Враг подстреленный подзакивает.
У Лявонихи усмешка на устах —
Горы фрицев наворочены в кустах!
А Лявонихино седце горит:
— Так и надо! Так и надо! — говорит.

Рэдакцыйная калегія.